

Запрашаем наведать 23 лістапада 2019 г. Дзень барацьбы са шкоднымі звычкамі

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Гульнівая праграма "Падарожжа ў краіну здаравячкоў"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Спартыўныя спаборніцтвы "Самы меткі"	9.55 - 10.40	Спартыўная зала	Марчык Т.П.
Чэмпіянат па разгадванні крыжаванак і рэбусаў "Дзеці супраць шкодных звычак"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Ляшчук М.І.
Выраб паштовак "Новае пакаленне супраць шкодных звычак"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Марчык Т.П.
5 - 8 класы			
Віктарына "Што такое добра і што такое дрэнна"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Велесевіч Т.Г.
Гадзіна зносін "Я шкодных звычак не маю і вам не раю"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Велесевіч Т.Г.
Чэмпіянат па разгадванні крыжаванак і рэбусаў "Дзеці супраць шкодных звычак"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Велесевіч Т.Г.
Спартыўныя спаборніцтвы па піянерболу	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Аскерка А.П.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Інтэрактыўная гульня "Як сказаць "не"	11.45 - 12.30	Кабінет №13	Ляшчук М.І.

